

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б) Б, ЦВК і СНК БССР

№ 72 (6048) 29 сакавіка 1938 г., аўторак ЦАНА 10 КАП.

БАЯВЫЯ ЗАДАЧЫ ПАРТЫЙНЫХ АРГАНІЗАЦЫЙ

12 снежня 1937 года з'яўляецца знамянальным гістарычным днём. У гэты дзень працоўныя вылікага Савецкага Саюза аднадушна выбралі парламент сваёй сацыялістычнай дзяржавы. Лепшыя людзі нашай радзімы ўвайшлі ў склад Вярхоўнага Савета ССР. Прайшоўшы выбары паказалі поўнае маральна-палітычнае адзінства і згуртаванасць савецкага народа вакол вялікай партыі Леніна — Сталіна.

Выбары ў Вярхоўны Совет ССР ляманстравалі пераможную сілу сталінскага блока камуністаў і беспартыйных. Яны з'явіліся трыумфам перамогі ланініска-сталінскай напавянальнай палітыкі. Яны з'явіліся магутнай дэманстрацыяй любові і адданасці працоўнага Савецкага Саюза правядзеным працоўным усяго свету, геніяльнаму тварцу самай дэмакратычнай Канстытуцыі, вялікаму Сталіну.

Беларускі народ, як і ўсе народы многанароднага Савецкага Саюза, паказаў сваю палітычную зреласць, маральнае адзінства, бязмежную адданасць справе сацыялізма: ён аднадушна галасаваў за кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных. Працоўныя Менска — сталіны Савецкай Беларусі — з радасцю аддалі свае галасы першаму маршалу Савецкага Саюза, бліжэйшаму саратніку таварыша Сталіна, жалеаному палкаводу Чыронай Арміі — Кліменту Ефрэмавічу Варашчылаву.

Зара працоўныя Савецкай Беларусі знаходзяцца напярэдні выбараў свайго вышэйшага органа дзяржаўнай улады — Вярхоўнага Савета Рэспублікі.

Выбары ў Вярхоўны Совет ССР будучы прайдуць ва ўмовах яшчэ большага ўздыму актыўнасці працоўных мас. Яны з'явіцца новай магутнай дэманстрацыяй несакупальнай сілы і пераможнасці Савецкага Саюза і яго неадлучнай часткі — БССР — фармента на граніцы з капіталістычным светам.

Вось чаму перад партыйнымі арганізацыямі Беларусі пастаюць велікія адказныя задачы ў сувязі з падрыхтоўкай і правядзеннем выбараў ў Вярхоўны Совет ССР. Трэба памятаць, што кожная партыйная арганізацыя, кожны партыйны кіраўнік, кожны камуніст у гэты перыяд будзе трымаць аддавы палітычны экзамен перад партыяй і краінай на ўменне палітычна перадаваць усе званні партыйна-палітычнай работы ў адпаведнасці з патрабаваннямі выбарчай кампаніі.

Уся масава-палітычная работа неадкладна павінна быць накіравана на растлумачэнне шырокім масам працоўных Савецкай Беларусі значэння свецка-гістарычных перамог сацыялізма ў нашай краіне і ў прыватнасці ў БССР, як неадлучнай часткі вялікага Савецкага Саюза.

Партыйныя і непартыйныя большэвікі-агітатары павінны растлумачыць рабочым, калгаснікам, савецкай інтэлігенцыі вельмі важнае ролу партыі большэвікоў і таварыша Сталіна ў стварэнні Савецкай Беларусі, у забеспячэнні грандыёзных перамог сацыялізма, у заваяванні радаснага, шчаслівага жыцця працоўным.

Агітацыяна-прапагандысцкая работа ў шырокіх масах павінна суправаджацца яшчэ большым павышэннем рэвалюцыйнай пільнасці, мабілізацыі найшырэйшых мас на яшчэ большае ўмацаванне абароназдольнасці нашай краіны і ўзмацненне магутнасці нашай роднай Рабоча-Сялянскай Чыронай Арміі, на поўнае выкаротаванне ворагаў народа — агентаў фашысцкіх разведка.

Важнейшай і цэнтральнай задачай усіх партыйных арганізацый павінна з'явіцца поўнае спалучэнне перадынарчай агітацыяна-прапагандысцкай работы з канкрэтным барацьбай за выкананне ўсіх гаспадарча-палітычных задач, якія ставяць перад намі. Поўнае выкананне прафінплана, высвая якасць правядзення сяўбы, шырокае разгортванне масавага стэханаўскага руху ў прамысловасці, транспарце, сельскай гаспадарцы, свечасоае і поўнае выкананне ўсіх дзяржаўных абавязанасцей — усё гэта павінна з'явіцца асноўнай, неадлучнай часткай усяй агітацыйнай работы ў перыяд выбараў.

Трэба неадкладна пакончыць з тым

непрырымным становішчам, калі многія партыйныя арганізацыі не ўвязваюць агітацыйную работу з мабілізацыяй найшырэйшых мас на выкананне пастаўленых перад імі задач. Такія неадпаведныя практыка прыводзіць да таго, што ў раздзе раёнаў зусім неадпаведна ідзе работа па падрыхтоўцы да веснавай сяўбы, зрываюцца важнейшыя дзяржаўныя абавязанасці, рад фабрык і заводаў не выконваюць сваіх прафінпланаў.

Некаторыя партыйныя кіраўнікі, як відав, забылі на ўказанні таварыша Сталіна аб тым, што «палітыка і гаспадарка неаддзяльны. Яны існуюць разам і дзейнічаюць разам. І той, хто думае ў нашай практычнай рабоце аддзяліць гаспадарку ад палітыкі, узмацніць гаспадарчую работу цэаю змяншэння палітычнай або, наадварот, узмацніць палітычную работу цэаю змяншэння гаспадарчай работы — той абавязкова палпае ў тупік».

Баявыя задачы кожнай партыйнай арганізацыі, кожнага камуніста ў надыходзячых выбарах ў Вярхоўны Совет БССР — спалучыць разгортванне палітычна-масавай работы з выкананнем гаспадарчых задач. Гэта — непарушымыя задачы, аб гэтым ніколі не трэба забываць.

Партарганізацыя, разгортваючы палітычную агітацыю, глыбокае вывучэнне Канстытуцыі БССР, Палажэння аб выбарах, павінна ўпываць у актыўную палітычную работу сотні новых агітатараў — партыйных і непартыйных большэвікоў, якія будучы несеці праўдзінныя словы нашага сацыялістычнага жыцця, нашай большэвіцкай партыі ў масы рабочых, калгаснікаў і савецкай інтэлігенцыі.

Агітацыя — вялікае майстэрства. Агітатар — гэта адданы баць нашай сацыялістычнай радзімы, гэта — верны сын савецкага народа. Таленавіты, здольны людзям з беспартыйных рабочых, калгаснікаў, служачых у нас вельмі многа. Аднак, яны часамі астаюцца непрыкметнымі.

Задача партыйных арганізацый заклічаеца ў тым, каб ужо зараз уключыць у агітацыйна-прапагандысцкую работу новых, правярэных кадры партыйных і непартыйных большэвікоў.

Нельга ні на мінуту забываць аб той вельмі важнай ролі, якую адгрываюць буйныя пролетарскія цэнтры, які база выхавання і палітычнай работы. Абавязка гарадскіх партыйных арганізацый — аказаць дапамогу сельскім райкамом у разгортванні палітычнай прапаганды. Адсюль павінны быць накіраваны сотні і тысячы агітатараў у вёску для правядзення палітычна-масавай работы.

Ужо зараз з усёй большэвіцкай сур'ёзнасцю неабходна прыступіць да складання спісаў выбаршчыкаў. Трэба памятаць, што нехайнае складанне спісаў, пропуск асобных дамоў, кварталаў, як гэта было ў першыя дні падрыхтоўкі да выбараў ў Вярхоўны Совет ССР, можа пазабавіць поўнапраўныя савецкія грамадзян магчымае прымяненне ўсёх выбараў. Такія факты трэба неадкладна знішчыць з тым, каб яны зусім не мелі месца ў нашай практыцы.

Партыйныя і савецкія арганізацыі абавязаны з усёй закладнасцю ўжо зараз прадумаць усе пытанні, звязаныя з арганізацыяй выбарчых участкаў і іх руху. Трэба мець на ўвазе, што поспех выбараў будзе вырашацца на выбарчым участку. Вось чаму гэтыя пытанні павінны быць у цэнтры увагі партыйных і савецкіх арганізацый.

Беларускі народ, над кіраўніцтвам партыі большэвікоў, ідзе да выбараў ў Вярхоўны Совет ССР дружна, моцна спайна самім. Працоўныя Савецкай Беларусі, выбарчыя свой орган дзяржаўнай улады, яшчэ раз перад усім светам прадэманструюць несакупальную магутнасць фармента Савецкага Саюза на заходніх граніцах з капіталістычным светам.

Задача партыйных арганізацый Беларусі — забеспячыць такі ўзровень агітацыяна-прапагандысцкай і арганізацыйнай работы, каб нічо неадпаведнага найшырэйшым масам працоўных вакол партыі Леніна — Сталіна, забеспячыць поўную перамогу блока камуністаў і беспартыйных у надыходзячых выбарах Вярхоўнага Савета БССР.

УКАЗ

ПРЭЗІДУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА ССР

АБ УЗНАГОРДЖАННІ АСОБА АДЗНАЧЫУШЫХСЯ УДЗЕЛЬНІКАУ РАМОНТУ ЛЕДАКОЛА „ЕРМАК“

У сувязі з выдатным выкананнем заводам № 189 урадавага задання па дэтармінованаму рамонту ледакола „Ермак“ і падрыхтоўцы яго да паходу для ўдаду ў азначы перанала дрейфуючай станцыі „Паўночны полюс“, узнагародзіць асоба адзначыўшыхся работнікаў завода № 189:

Ордам „ЗНАК ПОЧЕТА“:

1. Цуканава Андрэя Несцеравіча, старшага майстра цеха № 26,
2. Громава Аляксандра Віктаравіча, абшчыцка-брыгадзіра цеха № 12,
3. Насенка Івана Ісідаравіча, галоўнага інжынера завода № 189.

ГАНАРОВАЯ ГРАМАТАЯ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА ССР:

1. Зыбіна Аляксей Спачынавіч, начальніка цеха № 26,
2. Бехерава Васілія Сілошевіча, слесаря,
3. Львова Аляксандра Фёдаравіча, майстра,
4. Дамітравыя Нікалая Міхайлавіча, асвіравальшчыка.

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР М. КАЛІНІН.

Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР А. ГОРКІН.

Масква, Крэмль, 27 сакавіка 1938 г.

УРУЧЭННЕ ОРДЭНАУ САЗУА ССР

27 сакавіка старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР тав. М. І. Калінін, у прысутнасці рату членаў Прэзідыума ўручыў ордэн мужнай чакерцы паланінаў і ўдзельніка экспедыцыі па знішчэнні перанала дрейфуючай станцыі „Паўночны полюс“.

Бурныя апладысмента ўспыхнулі ў зале, калі да старшынювачага падыходзіць начальнік станцыі „Паўночны полюс“ І. Д. Паланін. Тав. Калінін уручае яму граматы аб прысваенні звання Героя Савецкага Саюза, два ордэны Леніна і грашовую узнагароду. Міхаіл Іванавіч цяпла вітнуе і абімае баявога паланіна, бязстрашнага даследчыка.

Тав. Паланін звяртаецца да членаў Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР, з простымі, прачульнымі словамі:

— Наша перамога, — сказаў ён, — гэта перамога ўсяго Савецкага Саюза. Мы шчыра дзякуем наш народ, урад, таварыша Сталіна. Дзякуй за вялікую узнагароду. Мы ніколі не забудзем яе. Толькі ў нашай краіне так высокая цэннасць чалавека, узнікаюць рэдзкіх, непрыкметных людзей.

Мы, як патрыяты свай радзімы, клінемся і надалей выканаць любое заданне партыі і ўрада.

Следам за тав. Паланіным атрымаў граматы аб прысваенні звання Героя Савецкага Саюза, ордэны і грашовыя узнагароды яго доўблесны спадарожнікі Э. Т. Крэнкель, П. П. Шыршоў, Е. К. Фёдарав. Зноў у зале раздаюцца апладысмента. Сабраўшыся з вялікім нахвненнем ушаноўваюць дасціпнейшым смяю краіны сацыялізма, які, узяўшы на крайні пункт ямілі чаровны сніг, смела і горда праслелі яго спрэж неймавернай труднасці і выпрабаванні.

Потым узнагароды атрымаваюць удзельнікі экспедыцыі па знішчэнні зімоўшчыкаў з дрейфуючай крэгі. Сярод іх — капітан „Таймыра“ тав. Барсукоў, капітан „Мурмана“ тав. Котцаў, капітан „Мурманца“ тав. Ульянаў, начальнік экспедыцыі на „Таймыры“ тав. Остальнік, палёт Власаў і інш.

Ад імя марока „Таймыра“, „Мурмана“, „Мурманца“, „Ермака“ і асоб, прымаўшых удаду ў падрыхтоўцы экспедыцыі, выступаюць тав. Остальнік і дырэктар Інстытута інжынеруў грамадскага харчавання тав. Белякоў.

Далей ордэны былі ўручаны групе камандзіраў Рабоча-Сялянскай Чыронай Арміі, Ваенна-Марскага Флота і работнікаў Нарпаднага Камісарыята Унутраных Спраў ССР. Граматы аб прысваенні звання Героя Савецкага Саюза і ордэны атрымалі маёр І. І. Душкін, палкоўнік А. С. Сенатарав. Узнагароды ўручаны таксама Герою Савецкага Саюза маёру тав. Пракоф'еву, камандарму 2-га ранга тав. Лакцінаву, флегману 1-га ранга тав. Душэнаву, чыронаармейцам тт. Вдовіну, Ваюніну і інш.

Пасля ўручэння ордэнаў М. І. Калінін выступае з прамоваю:

— Таварышні, — гаворыць Міхаіл Іванавіч, — я ад душы вітну вас з атрыманнем узнагароды ад рабоча-сялянскага ўрада.

Сёння ў нас, проста кажучы, дзень паланінаў, на крайняй меры поіхалатнік.

Экспедыцыя на Паўночны полюс, узначальваема таварышам Паланіным, у складзе таварышаў Крэнкеля, Шыршова і Фёдарова, без усялякага сумнення прарабіла вельмі важную работу, такую работу, якая, безумоўна, паклае заду ўсё, што рабілася ў гэтай галіне калінебудзь раней. Хо-б і як-бы ні адносіўся да Савецкага Саюза, нават самы агалевыя ворагі, яны не могуць гэтай работы замаўчаць, яны не могуць гэту работу памешчыць, анішч. На самой справе, што-ж адбылося ў сярэдзіне папярэдняга і ў пачатку гэ-

СЁННІА У НУМАРЫ:

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ:

Д. С. Гусев. — Як мы рыхтуемся да выбараў у Вярхоўны Совет БССР.

І. Ф. Дземініч. — Сустрэкаем выбары вытворчымі перамогамі.

А. Смірноў. — Байцы і камандзіры — агітатары С. Ляснеўскі. — Масавай работай трэба кіраваць.

АРТЫКУЛЫ:

В. Аллан. — Аратыя выехалі ў поле.

С. Розум. — У звыне каучукаводаў.

Р. Девін. — Урокі першых дзён навігацыі.

Н. Стыбін. — Палітыка калітуляцыі перад агрэсарам.

ЗА РУБЛЖОМ: Перад «палебсіцытам» у Аўстрыі.

Масавы антыфашысцкі мітынг у Варшаве.

Рэспубліканцы прарвалі фронт мяцежнікаў у раёне Талаверы.

Наступленне кітайскіх войск на фронце Цянь-цзінь-Пукоўскай чыгулкі.



29 сакавіка ў Менску адкрылася сесіяна ЦК КП(б) і Нарпармама БССР усебеларуская нарада па жывёлагадоўлі. ІА ЗДЫМКУ; у зале пасаджэння ўсебеларускай нарады па жывёлагадоўлі. Фото С. Грына.

РЭСПУБЛІКАНСКАЯ НАРАДА РАБОТНІКАУ ЖЫВЁЛАГАДОУЛІ

Учора ў Менску, у зале пасаджэння Дома ўрада, адкрылася рэспубліканская нарада работнікаў жывёлагадоўлі. На нарадзе прысутнічае 900 чалавек — заагандыі калгасных жывёлагадоўчых ферм, заагандыі і ветработнікаў. Яго ўдзельнікаў нарады — азначылі жывёлаводаў рэспублікі — ордэнаносцы тт. Барушкоў, Зайцаў, Лешкова, Селянэва і інш.

Пасля дэклава аб выніках работы ў галіне жывёлагадоўлі за мінулы год і задачам па ўздыму жывёлагадоўлі ў гэтым годзе, які з'яўляецца галоўным заагандыі Нарпармама БССР тав. Казакоў, разгартулі іспрэчкі.

У галіне жывёлагадоўлі, як і ва ўсёй сельскай гаспадарцы Савецкай Беларусі, ворагі народа, якія доўгі час адрывалі ў зямельных органах рэспублікі, вельмі многа нашкодзілі. Нарпармама БССР, работнікі райамадзельных, кіруючых работнікі раёнаў не прынялі яшчэ належных мер па канчатковай ліквідацыі вынікаў шкоднітва ў жывёлагадоўлі, не ўсёды намечаны і ажыццяўляюцца канкрэтыя мерапрыемствы па захаванні маладняка, павышэнню прадукцыйнасці таварнай жывёлы і т. д. Выступаючы ў іспрэчкі, дзелічычы вопытам свай работы, імена на гэтым спыняюць увагу ўдзельнікаў нарады.

Заагандыі Бярэзінскага раёна тав. Стайтчанка, на прыкладзе калгасаў раёна раскавае, што ў барацьбе за забароак конскія пагодоўе нельга ні рывіць з такім становішчам, калі ў раздзе калгасаў ліцца нармальны пачынаць эксплуатацыю конскія маладнякі на ўзросце двух з паловай — трох год, а дарослых коней прамерна перагру-

жваюць. Гаворачы аб утварэнні моцнай кармовай базы, ён асуджае няправільнае выкарыстанне сенажаеі, якое выражаецца ў паўсмясным правядзенні дваінога ўкосу. Гэта не дае магчымасці выславаць насенню алакавых траў і сенажаці з года ў год робіцца малаўраджайным. Тав. Стайтчанка прапанауе другі ўкосяк не праводзіць на ўсёй плошчы, а чаргаваць яго, ці паліць спецыяльна насенні траў.

Аб асноўных прычынах невыканання Жлобінскім і ралам іншых раёнаў дзяржаўнага плана па жывёлагадоўлі раскавае ветураў Жлобінскага раёна тав. Бандэра. У раёне вельмі высокі працент алакаваў маладняка па ўсёх відах жывёлы. Аднак, раёнае кіраўніцтва кампанейні жывёлагадоўлі забавіла пачынаеі, гэта важнейшая справа пераларучана толькі заагандыі і ветработнікам.

Надзвычай цяпла ўдзельнікі нарады сустраклі выступленне 60-гадовага чалавіка калгаса „Чыроныя прамены“, Булакашальскага раёна, Глора Матвеевіча Картавенку, які раскаваў нарадзе, як ён на працягу некалькі год ад кожнай ўпаматкі атрымаваў па два ягнічкі і дабіваецца добрага настырты воўны.

На нарадзе выступілі намеснікі старшыні Соўнаркома БССР тав. Анянчэ і намеснік наркома земляробства БССР тав. Міронаў. Яны паставілі перад удзельнікамі нарады рад канкрэтных баявых задач па ўздыму сацыялістычнай жывёлагадоўлі.

Пад бурныя апладысмента нарады прыняла прывітальныя тэлеграмы таварышаў Стаціну, тт. Молатаву, Варашчылаву, Калініну і Жэкову.

Сёння нарада прадаўжае сваю работу.

жваюць. Гаворачы аб утварэнні моцнай кармовай базы, ён асуджае няправільнае выкарыстанне сенажаеі, якое выражаецца ў паўсмясным правядзенні дваінога ўкосу. Гэта не дае магчымасці выславаць насенню алакавых траў і сенажаці з года ў год робіцца малаўраджайным. Тав. Стайтчанка прапанауе другі ўкосяк не праводзіць на ўсёй плошчы, а чаргаваць яго, ці паліць спецыяльна насенні траў.

Аб асноўных прычынах невыканання Жлобінскім і ралам іншых раёнаў дзяржаўнага плана па жывёлагадоўлі раскавае ветураў Жлобінскага раёна тав. Бандэра. У раёне вельмі высокі працент алакаваў маладняка па ўсёх відах жывёлы. Аднак, раёнае кіраўніцтва кампанейні жывёлагадоўлі забавіла пачынаеі, гэта важнейшая справа пераларучана толькі заагандыі і ветработнікам.

Надзвычай цяпла ўдзельнікі нарады сустраклі выступленне 60-гадовага чалавіка калгаса „Чыроныя прамены“, Булакашальскага раёна, Глора Матвеевіча Картавенку, які раскаваў нарадзе, як ён на працягу некалькі год ад кожнай ўпаматкі атрымаваў па два ягнічкі і дабіваецца добрага настырты воўны.

На нарадзе выступілі намеснікі старшыні Соўнаркома БССР тав. Анянчэ і намеснік наркома земляробства БССР тав. Міронаў. Яны паставілі перад удзельнікамі нарады рад канкрэтных баявых задач па ўздыму сацыялістычнай жывёлагадоўлі.

Пад бурныя апладысмента нарады прыняла прывітальныя тэлеграмы таварышаў Стаціну, тт. Молатаву, Варашчылаву, Калініну і Жэкову.

Сёння нарада прадаўжае сваю работу.

жваюць. Гаворачы аб утварэнні моцнай кармовай базы, ён асуджае няправільнае выкарыстанне сенажаеі, якое выражаецца ў паўсмясным правядзенні дваінога ўкосу. Гэта не дае магчымасці выславаць насенню алакавых траў і сенажаці з года ў год робіцца малаўраджайным. Тав. Стайтчанка прапанауе другі ўкосяк не праводзіць на ўсёй плошчы, а чаргаваць яго, ці паліць спецыяльна насенні траў.

Аб асноўных прычынах невыканання Жлобінскім і ралам іншых раёнаў дзяржаўнага плана па жывёлагадоўлі раскавае ветураў Жлобінскага раёна тав. Бандэра. У раёне вельмі высокі працент алакаваў маладняка па ўсёх відах жывёлы. Аднак, раёнае кіраўніцтва кампанейні жывёлагадоўлі забавіла пачынаеі, гэта важнейшая справа пераларучана толькі заагандыі і ветработнікам.

Надзвычай цяпла ўдзельнікі нарады сустраклі выступленне 60-гадовага чалавіка калгаса „Чыроныя прамены“, Булакашальскага раёна, Глора Матвеевіча Картавенку, які раскаваў нарадзе, як ён на працягу некалькі год ад кожнай ўпаматкі атрымаваў па два ягнічкі і дабіваецца добрага настырты воўны.

На нарадзе выступілі намеснікі старшыні Соўнаркома БССР тав. Анянчэ і намеснік наркома земляробства БССР тав. Міронаў. Яны паставілі перад удзельнікамі нарады рад канкрэтных баявых задач па ўздыму сацыялістычнай жывёлагадоўлі.

Пад бурныя апладысмента нарады прыняла прывітальныя тэлеграмы таварышаў Стаціну, тт. Молатаву, Варашчылаву, Калініну і Жэкову.

Сёння нарада прадаўжае сваю работу.

жваюць. Гаворачы аб утварэнні моцнай кармовай базы, ён асуджае няправільнае выкарыстанне сенажаеі, якое выражаецца ў паўсмясным правядзенні дваінога ўкосу. Гэта не дае магчымасці выславаць насенню алакавых траў і сенажаці з года ў год робіцца малаўраджайным. Тав. Стайтчанка прапанауе другі ўкосяк не праводзіць на ўсёй плошчы, а чаргаваць яго, ці паліць спецыяльна насенні траў.

ХРОНІКА

Соўнарком Саюза ССР назначыў Героя Савецкага Саюза тав. Паланіна І. Д. першым намеснікам начальніка Гадоў-

У СОВЕЦЕ НАРОДНЫХ КАМІСАРАУ ССР

АБ РАБОЦЕ ВОДНАГА ТРАНСПАРТА

Совет Народных Камісараў Саюза ССР устанавіў, што, не глядзячы на спрыячыя ўмовы, Народны Камісарыят Воднага Транспарта, пачыначы з 1938 года, не выконвае дзяржаўнага плана перавозак.

Незавалыўчы нагляд і дрэнны догляд суднаў, практыка эксплуатацыі суднаў на зношванне, якае захавалася шкоднічымі элементамі, — прынялі да крайняй запущанасці тэхнічнага стану флота.

На водным транспарце няма належавай працоўнай дысцыпліны. Барашба за ўмацаванне дысцыпліны падменьваецца масавымі дысцыплінарнымі спягананнямі, а захаванне добрых работнікаў Наркамвода амаль не практыкуецца.

Бяздзейнасць Палітупраўлення Наркамвода прывяла да таго, што палітыка-выхавачая работа на водным транспарце праводзіцца выключна дрэнна.

Соўнарком ССР прымаў работу Наркамвода і становішча воднага транспарта незадавальняючымі і ваменіў рад мерапрыемстваў для палепшэння яго работы.

Вырашана вылучыць марскія парты, за выключэннем партыі дэльтатаў, ўсходняга басейна, з складу марскіх парадходстваў і падпарадкаваць іх непасрэдна Наркамводу.

У мэтах палепшэння нафтаперавозак нафтапалітычны флот Каспія вылучаецца ў самастойнае нафтапалітычнае парадходства. У складзе Наркамвод вырашана стварыць спецыяльнае Упраўленне нафтапалітычнага флота.

Усё Волжскі нафтапалітычны рачны флот вылучаецца таксама ў асобнае Волжскае нафтапалітычнае парадходства.

У мэтах умацнення запікаўленасці суднавых каманд у выкананні плана перавозак Соўнарком прапанаваў з навігачы 1938 года забеспячыць судны трансфінансамі. Пры перавыкананні трансфінанса палова звышпланавых прыбытку судна адлічваецца ў фонд капітала для прамавання каманды, на палепшэнне бытавых умоў каманды і на блугучыя патрэбы па тэхнічнаму палепшэнню стану судна.

Пры адсутнасці прыбытку па плану ў фонд капітала адлічваецца 60 проц. эканоміі, атрымавай ад зніжэння каштоўнасці перавозак.

Наркамводу прапанавава працесі ў 1938 годзе паштартуваць суднаў марскага і рачнога транспарта.

Соўнарком ССР абавязаў Наркамвод на працягу 1938—39 гг. прынесці ў поўна парадке запущаны марскі траяспертны флот, выкарынушы практы-

ку эксплуатацыі флота на зношванне якае захавалася шкоднікам.

Соўнарком ССР абавязаў Наркамвод, у мэтах падтрымання пушчой гаспадаркі ў належным стане, усесці з 1938 года належачы інспектарскі агляд становішча пушч спецыяльнымі камісіямі.

Начальнікам парадходстваў прапанавава прыняць практычныя меры да палепшэння работы білетных кэс, даведальных бюро, камер хавання багажу і іншых устаноў па абслугоўванню пасажыраў.

Совет Народных Камісараў Саюза ССР лічыць, што водны транспарт мае ўсе магчымасці хутка палепшыць сваю работу, калі Наркамвод і кіруючыя работнікі воднага транспарта безадкладна навядуць парадку ў гаспадарчы воднага транспарта і ўстанавіць належную дысцыпліну.

Наркамвод абавязан, выкарынушы і выкаротавучы астаткі шкоднічых элементаў на водным транспарце, смела вылучыць новыя кадры работнікаў, шырэй разгартуць работу па ліквідацыі вынікаў шкоднітва, абавірачыся ў гэтым на адданыя справе партыі Леніна — Сталіна партыйныя і беспартыйныя большэвікі, на стэханаўцаў воднага транспарта.

СТАЛІЦА БССР УШАНОЎВАЕ ПАМЯЦЬ ГОРКАГА

Урачыстае пасаджэнне ў Дзярндрамтэатры БССР

Прэзідэнт Акадэміі навуў БССР акадэмік Гораў, пасля кароткай уступнай прамовы абвічае адкрытым урачыстае пасаджэнне прэзідыума Акадэміі навуў БССР і Праўлення Саюза савецкіх пісь

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЁ ШЫРЭЙ РАЗГАРНУЦЬ АГІТАЦЫЙНУЮ РАБОТУ У МАСАХ!

СУСТРАКАЕМ ВЫБАРЫ ВІТВОРЧЫМІ ПЕРАМОГАМІ

У час падрыхтоўкі да выбараў і ў самя выбары ў Вярхоўны Совет СССР партарганізацыя вагонарамонтнага заводу імя Мяснікова выхавала новы актыві агітараў. На прымацаваным да нас былым выбарчым участку № 74 працавала 48 агітараў камуністаў і камсамольцаў заводу. Усе гэтыя таварышы былі навічкамі ў агітацыйнай рабоце, і за час выбарчай кампаніі ўсе значна выраслі і зараз з'яўляюцца добрымі агітарамі.

Наша партарганізацыя пасля выбараў не спыняла работу на былым выбарчым участку. Усе агітары працягваюць праводзіць работу з насельніцтвам і зараз. У 48 гуртках, якія ахопліваюць 600 выбаршчыкаў, рэгулярна праводзяцца заняткі. У гуртках вывучаюцца Канстытуцыя, закон аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР, пытанні міжнароднага становішча, рашэнні партыі і ўрада.

Пасля выбараў партком два разы склікаў агітараў і арганізаваў абмен вопытам іх работы. На нарадзе прысутнічалі ўсе агітары. Кожны агітатар атрымаў план правядзення заняткаў, кожнаму выдана неабходная літаратура.

Ужо зараз мы маем нямала прыкладаў добрай работы агітараў. Член ВКП(б) тав. Кобец Ф. Е. Эр рэгулярна праводзіць заняткі гуртка з выбаршчыкамі, якія жывуць на Вірской вуліцы і ў Школьным завучу. У гуртку тав. Кобец займаецца з 17 хатніх гаспадынямі. Заняткі праходзяць жыва і цікава. Слухачы гуртка былі аздабленыя з матэрыяламі працы актывістаў і права-траціцкага блока, праводзіліся заняткі па пытаннях міжнароднага становішча. Тав. Кобец чытае ў гуртку нарысы, апавяданні, асобныя артыкулы з газеты «Правда». У сакавіку тав. Кобец правёў чатыры заняткі. Слухачы гуртка хадзілі на экскурсію ў Дом Чырвонай Арміі.

Добра працуюць агітары тав. Кунашкіч В., тав. Домаў. У іх гуртках рэгулярна праводзяцца заняткі, добрае наведванне, слухачы працягваюць вільгую зацікаўленасць да заняткаў.

Выбаршчыкі прымаюць актыўны ўдзел у палітычных мерапрыемствах, праводзімых заводам. Па запрашэнню парткома выбаршчыкі 74 участка прысутнічалі на вечары, прысвечаных Міжнароднаму Камуністычнаму жончачаму дню 8 сакавіка і дню Парыжскай Комуны.

Зараз на ўсіх гуртках праводзяцца

гурткі аб жыцці і дзейнасці влічкі пралетарскага пісьменніка Аляксея Максімавіча Горкага. 31 сакавіка мы запрашаем выбаршчыкаў на заводскі вечар, прысвечаны жыццю і дзейнасці влічкі пралетарскага пісьменніка.

Праводзіма агітацыйная работа падмае актывнасць насельніцтва. Выбаршчыкі патрабуюць арганізаваць срод іх вышкі газет, патрабуюць каб яны былі ўключаны ў абаронную работу, каб былі арганізаваны гурткі ПШХА.

Але асобныя прыклады добрай работы агітараў на участку не павінны заслоніць тых недахопаў, якія мы маем у нашай рабоце. Мы лічым, што партком яшчэ слаба кіруе і дапамагае кожнаму агітару. Члены парткома рэдка бываюць на занятках у гуртках. Парткабінет не аказвае штодзённай дапамогі нашым агітарам. І зараз, калі мы выдзем работу па яшчэ большаму разгортванню агітацыйнай работы на участку, усе гэтыя недахопы мы безумоўна выправім.

Падрыхтоўка да выбараў у Вярхоўны Совет БССР выклікала на нашым заводзе новы ўздым вытворчай актывнасці рабочых. 20 сакавіка гокар камсамольца тав. Раманоўскі за 5 гадзін растачыў і нарэзаў 18 гаек для сцяжнага вінта злучаюча тры пры норме 9 гаек за 7 гадзін. Добра паказаліся і дае слесар-стаханавец тав. Вардоскі.

Камсамольская арганізацыя разгарнула сацыялістычнае спаборніцтва па вывучэнню Канстытуцыі і Вярхоўнага закона БССР. Для кіраўніцтва гуртка вылучаны лепшыя агітары — настаўнікі т. Цыбулькі, Бравы, Андрэў, камсамольца Марчанка і іншыя.

Яўна на заняткі калгаснікаў і аднаасобнікаў вельмі добра, заняткі праходзяць актыўна.

Дрэна абстаіць справа ў Ісканскім сельсавеце, у якім з 30 арганізаваных гурткоў працуюць 11, у Аблівачах з 23 арганізаваных гурткоў працуюць толькі 2.

У Елагінскім сельсавеце, Дрыбінска-



15 красавіка заканчваюць сваю работу трохмесячны курсы прапагандаістаў, арганізаваныя пры ЦК КП(б)Б. На здымку: заняткі 1-й групы па історыі ВКП(б). Фото Я. Салавейчыка.

АКТЫЎНА Вывучаюць канстытуцыю і выбарчы закон Беларускай ССР

У Ражанскім сельсавеце, Журавіцкага раёна, арганізавана 27 гурткоў па вывучэнню Канстытуцыі і Вярхоўнага закона БССР. Для кіраўніцтва гуртка вылучаны лепшыя агітары — настаўнікі т. Цыбулькі, Бравы, Андрэў, камсамольца Марчанка і іншыя.

Яўна на заняткі калгаснікаў і аднаасобнікаў вельмі добра, заняткі праходзяць актыўна.

Дрэна абстаіць справа ў Ісканскім сельсавеце, у якім з 30 арганізаваных гурткоў працуюць 11, у Аблівачах з 23 арганізаваных гурткоў працуюць толькі 2.

У Елагінскім сельсавеце, Дрыбінска-

га раёна, у калгасе «Чырвоны бараніш» і імя Будзіннага створаны гурткі па вывучэнню Канстытуцыі і «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР». У гэтым жа сельсавеце арганізавана 9 гурткоў для аднаасобнікаў.

У гуртках актыўна праходзяць заняткі, наведванне слухачоў добрае. На першых занятках па першых пунктах Канстытуцыі БССР гутарка зацікаўляла дэлегата за поўнач. Слухачы ўспаміналі сваё мінулае практычнае жыццё і радаліся цяперашняму жыццю, якое пільным чынам ідзе пад сонцам Сталінскай Канстытуцыі.

У Елагінскім сельсавеце, Дрыбінска-

КУРСЫ АГІТАРАУ

ОРША. Пачаліся заняткі з трэцім наборам міжрэінных курсаў агітараў. На курсах займаюцца 66 чалавек — агітары прадпрыемстваў і калгасоў Аршанскага, Дубровенскага і Талачынскага раёнаў. Агітары на курсах побач з тэарэтычнымі тэмамі і пытаннямі міжнароднага становішча знаёмяцца з задачамі агітацыйнай работы ў сувязі з наліжымі выбараў у Вярхоўны Совет БССР.

У мінулых двух наборах такія курсы закончылі 117 чалавек.

ВУЧОБА МАЛАПІСЬМЕННЫХ КОМУНІСТАУ

СУРАЖ. Пры раённым партыйным кабінете арганізаваны месячныя агульнадукацыйныя курсы для малапісьменных камуністаў. На курсах навучаюцца 15 членаў і кандыдатаў партыі. Яны вучаюцца рускую і беларускую мову, матэматыку, географію, багучую палітыку.

ПАРТЫЙНЫ І СОВЕЦКІ АКТЫ ГОРАДА У ДАПОМОГУ ВЕСЦЫ

Жлобінскі райком партыі ў мэтах дапамогі сельскаму актыву ў наладжванні палітычна-масавай работы па забеспячэнню добрай якасці падрыхтоўкі і правядзення сям'і, а таксама і выбараў у Вярхоўны Совет БССР вылучыў з ліку раёнага партыйнага і совецкага актыва 73 таварышы, якія выехалі ў калгасы і сельсаветы.

У мінулых двух наборах такія курсы закончылі 117 чалавек.

ВЫЛУЧЭННЕ НА КІРУЮЧУЮ РАБОТУ

ЖЛОБІН. У часе выбарчай кампаніі ў Вярхоўны Совет СССР вельмі актыўна працавала на выбарчым участку ў якасці сакратара выбарчай каміі тав. Падшамова Раіса Самуілаўна. Зараз райком КП(б)Б рэкамендаваў яе сакратаром Жлобінскага райкома камсамола.

БАЙЦЫ І КАМАНДЗІРЫ — АГІТАРЫ

Дзесяткі агітараў — камуністаў, камсамольцаў і непартыйных большэвікоў — прыягнута наша партыйная арганізацыя да актыўнай масава-палітычнай работы ў часе выбараў у Вярхоўны Совет СССР. Агітары праявілі вельмі высокую работу. Несучы большэвіцкія слова ў масы, пераканаўчымі фактамі раскажваюць аб велічы перамог, дасягнутых нашай краінай пад кіраўніцтвам партыі Леніна — Сталіна, яны яшчэ больш песна агурувалі байцоў, камандзіраў, членаў сям'яў камандзіраў ваякоў партыі.

У перыяд падрыхтоўкі да выбараў у Вярхоўны Совет партыйная арганізацыя дабілася рашучага палітычна-вываўчай работы і на гэтай аснове забеспячыла ўздым якасці баявой і палітычнай падрыхтоўкі, шырокае разгортванне сацыялістычнага спаборніцтва. Зараз, у часе падрыхтоўкі да выбараў у Вярхоўны Совет БССР, у часі шырокага скарэстаўлення актыву, ужо правяраюцца на практычнай рабоце, прыягваюцца новыя кадры агітараў.

Пачынаючы падрыхтоўчую работу, партарганізацыя часці склікала схода камсамольскага актыва. На сходзе былі шырока абмеркаваны задачы партыйна-масавай работы. Лепшыя агітары раскажвалі аб сваім метале работы. Пасля гэтага партарганізацыя

арганізавала семінар для агітараў, на якім, апрача агульнапалітычных пытанняў, вялікае месца было адведзена вывучэнню вопыту агітараў і перадачы гэтага вопыту ядэруна прыягнутым да агітацыйнай работы агітатарам разгортвалі вялікую работу ў падраздзяленнях, сярод сям'яў камандзіраў. На якіх прыкладах з жыцця Савецкай Беларусі, лічымі і фактамі яе цудоўнай рэчаіснасці яны раскажваюць, як многа дала Вялікая Капастрычынская рэвалюцыя беларускаму народу, якія велізарныя перамогі Савецкай Сацыялістычнай Беларусі — роўнапраўнай сястры ў сямі браніх сацыялістычных рэспублік.

Асабліва добра вядуць работу т. Каалоў, Гаршуноў, Шлюшанкоў, Сямёнаў, Волкаў, Шаршнёў. Партыйная арганізацыя часта збірае агітараў, арганізуе даклады па розных пытаннях багучай палітыкі.

Наш выбарчы ўчастак гаюць да выбарчай кампаніі ў БССР. Партыйная арганізацыя часці, ваенком я т. Мароўна мабілізавалі ўсе сілы на тое, каб выбары Вярхоўнага Совета БССР былі новай магутнай дэманстрацыяй абмежаванай аднаасобнікаў і камандзіраў да партыі і таварыша Сталіна, новай магутнай дэманстрацыяй маральнага і палітычнага адзінства савецкага народа.

Палітрук А. СМІРНОУ.

МАСАВАЙ РАБОТАЙ ТРЭБА КІРАВАЦЬ

БАРЫСАУ. (Нар. «Звязды»). У часе выбарчай кампаніі 1937 года сярод насельніцтва Барысаўскага раёна працавала каля 2 тысяч агітараў. Частка з гэтых агітараў не перавыла свабоды работы, вяліка агітацыю сярод насельніцтва і зараз. Выбаршчыкі працягваюць вялікую зацікаўленасць да палітычных заняткаў у гуртках.

Партком зацікаўляе фабрыкі імя Кірава не спыняць агітацыйна-масавай работы на замалваным па партарганізацыі першым і другім выбарчым участках. Тут сістэматычна вядзецца агітацыйная работа ў 90 гуртках. 98 агітараў фабрыкі тры разы ў месяц рэгулярна з'яўляюцца на семінары.

Рэгулярна праводзіцца агітацыйная работа сярод насельніцтва былых выбарчых участкаў партарганізацыяй райвыканкома, чыгуначных станцый. У Перасадскім сельсавеце рэгулярна працуе 11 гурткоў, калгаснікі з вялікай цікавасцю наведваюць заняткі.

Але яшчэ далёка не ўсе партыйныя партарганізацыі Барысаўшчыны ўразумелі неабходнасць разгарнуць агі-

тацыйную работу сярод усіх выбаршчыкаў. Не вядзь агітараў завода «Чырвоны металіст» на былым 5-м выбарчым участку. Забылі дарогу на былы выбарчы ўчастак агітары фабрычнага заводу № 25, а таксама агітары-студэнты запалкавага тэхнікума.

Не разгортваюць а след агітацыйная работа на вёсцы. У Глівінскім сельсавеце з 50 агітараў, якія працавалі ў мінулы выбарчым кампанію, зараз асталося менш палова. Пярвічная партарганізацыя іх разгубіла. Партком сельсавета тав. Сідарэнка агітараў не збірае, не інструкуе, не накіроўвае іх работу.

Райком КП(б)Б дрэнна кіруе агітацыйнай работай. За ўвесь час пасля выбараў у Вярхоўны Совет СССР бюро райкома заслухала толькі адну справаздачу сакратара парткома фабрыкі імя Кірава аб пастаноўцы агітаткі і прапагандаі. На агульнагадварскі семінар агітараў, які быў склікан 25 сакавіка, сабралася 60 чалавек, замест чакаемых 400.

С. ЛЯСНЕУСІ

КУРСЫ НА ШКОЛАЗАВОДЗЕ «ЛІЧ»

Пры парткабінете Выхаўскага райкома партыі скончылі работу 10-дзёныя курсы нізавых агітараў. Выпушчана 25 чалавек.

Раз'ехаўшыся на месцы, агітары пачалі ў гуртках вывучэнне «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР».

Зараз пры парткабінете пачаў вучобнае адрыв ад вытворчасці на школазаводзе «Ліч» таксама працуюць курсы агітараў, на якіх займаецца 25 рабочых заводу.

В. АПЕНА.

У КАЛГАСЕ СТВОРАНА 9 ГУРТКОУ

АСПАВІЧЫ. У калгасе імя Кагановіча, Градзянскага сельсавета, створана 9 гурткоў па вывучэнню Канстытуцыі і выбарчага закона БССР. Гурткі наведваюць звыш 100 калгаснікаў. Лепш за ўсіх паставілі работу гурткі агітараў — Рубінштэйна (калгасны каваль), камсорг Аляксеевіч і настаўнік Барташэвіч. У вывучэнні Канстытуцыі БССР і выбарчага закона актывны ўдзел прымаюць старыкі і жанчыны-калгасніцы.

ТРАЦЭУСІ.

АКТЫВІСТЫ ЗА РАБОТАЙ

15 сакавіка пленум Рэвіцкага горсовета ўсебакова абмеркаваў пытанне аб падрыхтоўцы да выбараў у Вярхоўны Совет БССР. Пленум указаў на памылкі, якія былі ў часе выбараў у Вярхоўны Совет СССР, наменціў рал практычных мерапрыемстваў, якія забяспячаюць узровень падрыхтоўкі да выбараў.

Зараз у горадзе ідзе дакладная праверка выбарчых спісаў. Падобраны памылкі выбарчых участкаў. Агітацыйна-масавая работа праводзіцца непасрэдна на участках.

Добра арганізавала работу на 50 участках горада хатняя гаспадыня тав.

І. Ф. ДЗЕМЯНОЎІЧ, сакратар парткома вагонарамонтнага заводу імя Мяснікова.

Працоўнік. Яна забеспячыла рэгулярную работу гурткоў і высокую іўку слухачоў.

65 участкаў у перыяд выбараў у Вярхоўны Совет СССР быў лепшым участкам горада. Тав. Лапацін — арганізатар агітацыйна-масавай работы на гэтым участку — не знізіў якасці работы, і зараз 65 участкаў адзіна з вядучых у ходзе падрыхтоўкі да выбараў.

Па гораду сістэматычна працуе 48 гурткоў.

З 27 сакавіка пачалі работу пільдзёныя курсы агітараў — хатніх гаспадыня і жанчын членаў горсовета.

Як мы рыхтуемся да выбараў у Вярхоўны Совет БССР

Амаль пагадоўна ўсё насельніцтва Віцебска, прымаюча ўдзел у выбарах у Вярхоўны Совет СССР, аддала свае галасы кандыдатам сталінскага блока камуністаў і беспартыйных. Гэтым самым прапуючы Віцебска — рабочыя, работніцы, работнікі навукі і мастацтваў, служачыя, хатнія гаспадыні яшчэ раз прадэманстравалі сваю блізкасць аднаасобнікам камуністычнай партыі, совецкаму ўраду, вялікаму правяду і настаўніку таварышу Сталіну.

Лучы да выбараў у Вярхоўны Совет БССР, мы паставілі перад сабой задачу — максімальна скарэстаў вопыт, які мы набылі ў выбарчай кампаніі на выбарах у Вярхоўны Совет СССР.

Зараз на былых выбарчых участках праводзіцца вялікая работа. Партыйная арганізацыя фабрыкі і заводу паслалі на выбарчыя участкі 679 агітараў, якія праводзяць заняткі ў 410 гуртках, а ахопам 8.000 хатніх гаспадыня. Склад агітараў: 142 камуністы, 350 камсамольцаў, 37 спачувальчых і 150 беспартыйных. Гэта — людзі, якія асабліва правільні сабе сваёй узорнай работай у часе выбараў у Вярхоўны Совет СССР.

У пераважнай большасці гурткі працуюць раз у пільдзёнку, некаторыя — раз у доканду. У асноўным, у гуртках зараз шырока разгортваюцца вывучэнне Канстытуцыі і «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР». Апрача таго, хатнія гаспадыні багучай палітыкі, міжнароднага становішча і т. д. За апошні перыяд часу ў гуртках вивучаліся наступныя тэмы: «Вынікі выбараў у Вярхоўны Совет СССР», «XX гадавіна РСЧА і Ваенна-Марскога Флота», «Міжнародны камуністычны жончачы дзень», «67-я гадавіна Парыжскай Комуны», вынікі работы сесіі ЦК БССР, даклад тав. Наталевіча, праца над траціцка-бухарынскімі і

Д. С. ГУСЕЎ

Сакратар Віцебскага гарнома партыі

нацыянал-фашысцкімі бандытамі і інш.

Вельмі добра працуе гурток на былым 69 выбарчым участку, якім кіруе агітатар-камсамольца, работніца фабрыкі імя Кагановіча тав. Гордіна. Агітацыйна-масавую работу сярод насельніцтва гэтага ўчастка яна пачала адразу ж пасля выбараў у Вярхоўны Совет СССР. Падвоячы вынікі выбарам у Вярхоўны Совет СССР, тав. Гордіна сапаставіла гэты бліскучы вынік з выбарчымі ў капіталістычных краінах. Хатнія гаспадыні яшчэ раз пераканаліся ў рэальнасць перамогі блока камуністаў і беспартыйных. Тав. Гордіна ўмела вивучае з хатнімі гаспадынямі Канстытуцыю і «Палажэнне аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР», план сваёй агітацыйнай работы яна давала да слухачоў гуртка. Заняткі ў яе гуртку праходзяць з вялікай актывнасцю.

Добрым агітарам сярод насельніцтва з'яўляецца старая работніца фабрыкі імя Кагановіча, камуністка тав. Сава. Не глядзячы на свае старыя гады (65 год), яна з вялікай цікавасцю праводзіць заняткі сярод хатніх гаспадыня і карыстаецца ў іх вялікімі аўтарытэтам. Апрача вивучэння з імі Канстытуцыі і «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР» яна таксама арганізавала на сваім участку гурткі ПШХА, ГСА, стралявы гурток і інш.

Цікава і жыва праводзяць заняткі ў гуртку хатніх гаспадыня, якія жывуць па 3-й Свардлоўскай вуліцы, загадчык тэхнічным кабінетам чыгуначнага вузла, спачувальчы тав. Сокалаў. У яго гуртку займаецца 80 хатніх гаспадыня

якія вивучаюць Канстытуцыю і «Палажэнне аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР».

Такія прыклады можна прывесці многа. Аднак, трэба адзначыць, што не ўсе агітары сур'ёзна адносяцца да даручанай ім ганаровай і адказнай работы. Так, напрыклад, сакратар пільдзёна Віцебскага чыгуначнага аддзялення, член партыі тав. Кузнечыкаў па сабэшні дзень не правёў ні адных заняткаў у гуртку хатніх гаспадыня, да якога ён прымаваў. Інструктар райкома саюза, член партыі тав. Каган прыходзіць на заняткі не падрыхтаваным, і яго гурток працуе выключна дрэнна. Сакратар парткома заводу «Комінтэрн» тав. Салодкін замест забеспячэння належнай агітацыйнай работы на былым 60 выбарчым участку, да якога прымаваўся партыйная арганізацыя заводу, займаецца пуставазнымі разважаннямі, што, моў, вивучэнне Канстытуцыі БССР і выбарчага закона будзе не позна праводзіць і ў красавіку месяцы. У рэзультат, на гэтым участку яшчэ ні аднаго слова не сказана аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР.

Агітацыйнай работай на былых выбарчых участках мы яшчэ не ахапілі толькі колькасць хатніх гаспадыня, якая была ў гуртках у часе выбараў у Вярхоўны Совет СССР. У той час не пасрадна на выбарчых участках напавала 780 гурткоў з колькасцю 19.800 чалавек.

Трэба таксама адзначыць, што заняткі ў гуртках адбываліся б куды больш жыва і цікава, калі-б агітары карысталіся нагляднымі дапаможнікамі (картамі, дыяграмамі, схемамі і т. д.). На жаль, партыйныя кабінеты фабрыкі і заводу, а таксама Дом партыйнага актыва выключна дрэнна забеспячаюць агітараў гэтым ілюстрацыйным матэрыялам, калі не лічыць парткабінет фабрыкі «Сцяг індустрыялізацыі»,

які досыць добра абслугоўвае агітараў.

Калі на былых выбарчых участках агітацыйная работа ўсё-ж праводзіцца, вивучаюцца Канстытуцыя і «Палажэнне аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР», то куды горш абстаіць справа з работай па падрыхтоўцы да выбараў у Вярхоўны Совет БССР непасрэдна на фабрыках, заводах і прамысловых арцеліх. На фабрыцы імя Кагановіча ўся агітацыйная работа выражаецца ў тым, што агітары праводзяць гутаркі толькі ў 30-мінутны абедзены перапынак.

Работніца ватэрнага пэжа тав. Ільшчэнка заўважэ, што яна нават не ведае, хто з'яўляецца агітарам у пэжу, бо гутаркі тут таксама праводзіцца вельмі рэдка. Агітары яшчэ і па гэтым дзень не зацверджаны парткомом. Сакратар парткома тав. Пруднік аўсім не ў курсе работы агітараў. Апошнія скардзяцца на адсутнасць дапамогі ў іх рабоце і на тое, што ім прыходзіцца вельмі шмат часу траціць на пошук патрэбнай літаратуры. Парткабінет-жа выключна дрэнна забеспячае агітараў патрэбнымі дапаможным матэрыялам. На фабрыцы яшчэ не арганізаваны гурткі па вывучэнню Канстытуцыі і закона аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР.

Такое-ж становішча і ў вагонным участку Віцебскага чыгуначнага вузла. Сярод рабочых дэпо, вагонарамонтнага пункта і пунктаў агляду абсалютна ніякая работа па выбарах у Вярхоўны Совет БССР не праводзіцца. Дрэна паставіла агітацыйная работа і ў паравозным дэпо.

Трэба адзначыць, як буйнейшы недахоп, тое, што многія партыйныя арганізацыі слаба ўзнаваюць разгортванне агітацыйна-масавай работы па падрыхтоўцы да выбараў у Вярхоўны Совет БССР з адзінаго росту вытворчай актывнасці, разгортвання стыханаўскага руху, павышэння прадукцыйнасці працы і поўнага выканання вытворчых планаў. У рэзультат мы маем рал фактаў, калі асобныя прадпрыемствы не выконваюць сваіх праміфіліпанаў Асабліва адстаюць прадпрыемствы будматэрыялаў, таракабінат і мясакамбінат.

Такое становішча трэба неадкладна ліквідаваць. Задача ўсіх партыйных, профсаюных і гаспадарчых арганізацый — так арганізаваць работу, каб усе падрыхтоўка да выбараў у Вярхоўны Совет БССР суправоджалася максімальным ростам вытворчай актывнасці з тым, каб не толькі ўся прамысловасць Віцебска, але і кожнае прадпрыемства ў пасобку поўнаасцю выканала задачы, паставленыя перад ім.

Не перакончыліся на падрыхтоўцы да выбараў у Вярхоўны Совет БССР таксама і клубы. Работнікі клубу Віцебскага чыгуначнага вузла, напрыклад, яшчэ палец аб палец не ўдарлі для таго, каб сваю работу палнацэнна адзначыць выбарчай кампанія на выбарах у Вярхоўны Совет БССР. Вы не знойдзеце ў клубе ні лозунгаў, ні дыяграм, ні плакатаў, ні німага матэрыялаў, які-б ілюстравалі рост прамысловасці, сельскай гаспадаркі і навукі БССР. Не праводзіцца таксама лекцыі і даклады на тэмы, звязаныя з выбарамі ў вярхоўны орган улады БССР. Ад клуба чыгуначнікаў не адрозніваюцца і астатнія клубы горада. Выключэннем можа з'явіцца, хіба толькі клуб трыкатанікаў, дзе ўсё-ж некаторая работа праводзіцца.

Цяпер па гораду будзе створана 8 акруговых і 82 участковыя выбарчыя камііі. Адна з галоўнейшых задач, якая перад імі стаіць, выражаецца ў тым, што ў склад гэтых камііі мы павінны будзем выбраць самых перадавых людзей, якія карыстаюцца аўтарытэтам, папулярнасцю

УРОКИ ПЕРШЫХ ДЗЁН НАВІГАЦЫІ

ГОМЕЛЬ. (Спец. нар. «Звязды»). Восемь уже больше тыдня, як рэкі Сож і Прыпяць ачышчаны ад крэм. Высока падняўся гарызонт вады. Наступіў самы спрыяльны і разам з тым адкаваны перыяд навігацыі. Але воднікі Дняпра-Дзвінскага парадокства аказаліся зусім непадрыхтаванымі, каб з першага ж дня пачаць работу з поўнай нагрузкай. Рад кіраўнікоў суднарамонтных майстэрняў (гомельскіх, чырвоўскіх) вельмі незадаволены ранняй асноўнай і наступленнем навігацыі. Большасць флоту аказалася не гатовай выйсці ў плаванне. Ремонт апарату на буйнейшай рамонтнай базе парадокства — гомельскім суднарамонтным заводзе (дырэктар т. Траскуноў). Дарчы, гэты прадпрыемства знаходзіцца пад ёкам у кіраўнікоў суднарамонтнай службы басейна (на чале т. Каваленка), але дзейнай дапамогі ад іх не атрымлівае.

Гомельская прыстань да 25 сакавіка не амала адправіць у рейс, а-за негатоўнасці, ні аднаго пароходу 26 сакавіка быў закончаны ремонт толькі п'яці пароходаў. Алізін з буйнейшых пасажырска-пароходаў — «Чырвоны» — будзе гатовы толькі 5 красавіка. Аж са студзеня пачнецца яго асноўны ремонт — замена аэаўных і тымажарных туб. Зараз, у сувязі з недахватом капітальчыкаў, работа ідзе вельмі марудна. Не гатовы таксама пасажырска-пароходы «Молатаў», буксірны пароход «Забалотны» і іншыя.

На 26 сакавіка гатоўнасць паравога флоту па басейну дасягае не больш 50 процантаў, а непаравога — 60 проц.

Няма сур'ёзнай барацьбы за якасць рамонтну. Так, пры арабаванні пароходу «Куйбышаў» было выяўлена, што інжэктары не працуюць. Пры вывоненні аказалася, што няправільна зроблена праточка клапанаў інжэктару. Давалася спустыць ваду, разабраць інжэктары, паўторна праточыць клапаны і потым зноў збраць.

На суднарамонтных заводах і ў майстэрнях і ў сакавіка праводзіцца станаўскае месічкі. Аднак рэзультаты першых двух дзён нездавальняючы. Толькі ў бабруйскіх, магілёўскіх і крычаўскіх майстэрнях відае некаторы рост станаўскага руху. Буйнейшыя ж рамонтныя заводы, як гомельскі і чырвоўскі, не выканалі нават вытворчага плана, няма тут і росту станаўскага руху.

На гомельскім суднарамонтным заводзе партыйна-аганізацыйнае налічвае ў сваім складзе 20 чалавек. Есць 22 члены камсамола. Аднак іх кіруючы і арганізуючы ролі не адчуваюцца. Пра палітычна-масавую работу тут вабялі. Не арганізавана таксама перадача вопыту перадавых людзей вытворчасці. Да прыкладу, выдатная ста-

ханаўская работа тав. Картмана, які перавыконвае план рамонтну, не папулярны ў асобе.

Асноўная прычына незадавальняюча ходу станаўскага месічкі аказалася ў тым, што кіраўнікі рамонтных майстэрняў не ўзяліся як след за арганізацыю вытворчасці за наладжанне масава-палітычнай работы.

Аб тым, наколькі падрыхтавана сустрэлі ў Гомелі навігацыю, з дастатковай пераканаўчасцю гаворыць і такі факт.

25 сакавіка вышаў у рейс першы пароход «Пананін». Але нават і гэтым аднаму пароходу, які, дарчы, вышаў з вялікім спааненнем, кіраўнікі прыстані не змаглі арганізаваць усю работу. Праўда, тут не абыходзілася без урачыстасцей — граў аркестр, а запальваючай прамавой выступіў начальнік порта т. Каньшаў. Ён заклікаў да станаўскай работы. Але як далей былі словы начальніка ад сапраўднасці!

Некалькі характэрных фактаў. Пегрузка пароходу «Пананін» рабілася ўручную, бо механізмы аказаліся не прытасаванымі і замест 41 тону грузаў паводле нормы пагрузілі толькі 25 — больш падрыхтаваных грузаў не было. Тут-жа тры дні ватрымлівалі выхад у рейс буксірнага пароходу «Ваданіаў», а-за недахату п'яці чалавек каманды і адсутнасці аэаўных матэрыялаў. Якая-ж пасля гэтага пана пышным словам тав. Каньшаў!

У бліжэйшым годзе па рэках БССР павінна быць перавезена 1.400 тысяч тон грузаў. Зусім зразумела, што скарачэнне першых двух месічкі навігацыі — найбольш поўнаважнае перыяду — аўдучацца рашаючым фактарам у выкананні ўсяго годавага плана. Між тым воднікі не працягваюць у гэтым сапраўднай большавіцкай настаянасці. Хіна фармальна даваючы з кліентурай заключаны на ўвесь аб'ём перавоза, але грузаў на прыстанях няма. На Прыпяцкім участку, напрыклад, падвезенных грузаў копіць не больш чым на тыдзень. Такое ж прыкладна становішча і на Сожскім участку. Кіраўнікі прыстаней не паказваюць належнай ініцыятывы ў справе забеспячэння арганізацыі павозу грузаў. Між тым зусім ясна, што кожны працуючы дзень зробіць гэпкі ўплыў на рэзультаты выканання навігацыйнага плана.

У бліжэйшым часе павінны быць закончаны ўсе віды работ на забеспячэнню поспеху навігацыі. Гэта — справа гонару партыйных і непартыйных большавіцкай воднага транспарту, гэта таксама абавязак і тэрытарыяльных арганізацый, якія пакуль яшчэ стаяць у баку ад важнейшай гаспадарча-палітычнай справы. **Р. ДОЛЖІН.**

Палепшыць умовы працы

Да рэканструкцыі фабрыкі ім Карла Маркса (Ліўнянскі раён) ва ўсіх цэхх была вентыляцыя. У часе рэканструкцыі фабрыкі, у 1938 годзе, у падрыхтоўчым цэху вентыляцыі не ўстанавілі. Пыл стаіць у цэху сладам, ён змяшчае а газай і рабочыя з-за гэтага часта хварэюць.

Многа разоў рабочыя гаварылі аб вентыляцыі на вытворчых нарадах і на сходках, скардзіліся заўкому і інспектару аховы працы, але ўсё безрэзультатна. Дырэкцыя фабрыкі не ждае выконваць патрабаванні рабочых аб палепшанні умоў працы.

Нарэшце напісалі ЦП саюза ліўняншчыкаў, але ж профсаюзныя чыноўнікі замест таго, каб стаць у абарону законных патрабаванняў рабочых, нават не далі адказаў.

Робчыя просьбы прыслалі кваліфікаванага ўрача, арганізавалі звабачны кабінет, але да іх галасы нікто не прыслухоўваўся. Адеутнасць кваліфікаванага медработніка дронна адваецца на самінімуме, нікто за яго не змагаецца. Нават лекцыі няма каму прачытаць. А на такіх прадпрыемствах, як спіртаводчы і плавадныя заводы, санітарнае становішча і самінімум маюць асабліва вялікае значэнне.

Баранава, Левіна, Л. МАСАНОВА.

ПЛАШЧЫНСКІ.

Увага медыцынскаму абслугоўванню рабочых

На К'імавіцкім спіртаводчым, селітаным і плавадывавадзе працуе каля 700 рабочых. Неаднаразава рабочыя ставілі перад рэдакцыяй і профарганізацыямі пытанне аб пашырэнні і палепшанні работы заводскай амбулаторыі. Тое, што існуе зараз, нельга, уласна кажучы, назваць ні амбулаторыяй, ні медпунктам. Так называемая «амбулаторыя» займае маленькі пакойчык, размерам 7 на 9 метраў, тут-жа жыць і сам фельчар — адзіны прадстаўнік медыцыны. Належнага абсталявання няма.

Робчыя просьбы прыслалі кваліфікаванага ўрача, арганізавалі звабачны кабінет, але да іх галасы нікто не прыслухоўваўся. Адеутнасць кваліфікаванага медработніка дронна адваецца на самінімуме, нікто за яго не змагаецца. Нават лекцыі няма каму прачытаць. А на такіх прадпрыемствах, як спіртаводчы і плавадныя заводы, санітарнае становішча і самінімум маюць асабліва вялікае значэнне.

ПЛАШЧЫНСКІ.

ПАЛІТЫКА КАПІТУЛЯЦЫІ ПЕРАД АГРЭСАРАМ

Англійскі прэм'ер-міністр Невіль Чамберлен выступіў 24 сакавіка ў парламенце з доўгачаканай дэкларацыяй аб замежнай палітыцы англійскага кансерватыўнага ўрада.

У некалькіх стылістычна закручаных, але дастаткова недвузначных выказах Чамберлен заявіў, што Англія не намераюцца выкарыстаць сваю ваенную і эканамічную магутнасць і свой палітычны ўплыў для службы міру і калектыўнай безапаснасці. Ён адмовіўся даць якія-небудзь гарантыі таго, што Англія дапаможа Чэхаславакіі ў выпадку нападу на апошнюю з боку фашыскай Германіі. Больш таго, Чамберлен адмовіўся гарантаваць дапамогу Францыі, калі яна выконваць свае саюзныя абавязанні, выступіўшы на абарону падарожжаў нападлу Чэхаславакіі.

Далей Чамберлен яшчэ раз пацвердзіў, што Іспанскаму народу, які адстойвае сваю незалежнасць ад германізацыі італьянскіх інтэрвентуў, няма чаго радыцца на іхня-небудзь змены англійскай палітыкі «неўмяшання», якая адрозніваецца і аб'явае крыжавую расправу фашыскага банд а абароніцы Іспанскай дэмакратычнай рэспублікі.

Нарэшце, англійскі прэм'ер аднег пратывовае саветскага ўрада аб сумесным абмеркаванні дэаржавым, зашыадымі ў захаванні міру, пытанні аб мерах процістаяння новым злучэнням аэарыацыйнага фашызма. У тым самым выказах Чамберлен выказаўся ў супроць самага прынцыпу калектыўнай безапаснасці.

— **Н. СЯМЁНАУ** —

—

прэм'ера, звараваючыся да фашыскага агрэсараў, нібы гаворыць ім: «Вы можаце рабіць сваю чорную справу, я не буду стаяць на вашым шляху». А краінам, якім пагражаюць разбійніцкія напады, Англія заяўляе: «Выпугвайцеся самі, як ведаеце, не разлічвайце на мяне. Дагаварайцеся з вашымі ворагамі, або наракайце на сябе».

Заява Чамберлена, такім чынам, вясносіць мацнейшы ўдар сістэме калектыўнай безапаснасці. Лівае шчыль і барацьба аб непадзельным міру для ўсіх народаў. Яна заахочвае ўсеякую агрэсію.

Знешне-палітычная дэкларацыя англійскага ўрада яшчэ раз прадмаварыла стравата сэнс таго ановага курсу англійскай замежнай палітыкі, які аформіўся з моманту вастаўкі Іспаніі. Цяпер больш чым калі-небудзь ясна, што гэты «новы курс» азначае ні што іншае, як прамы і адкрыты згавор Англіі з германскім і італьянскім фашызмам за кошт траціх краін. Нельга сказаць, каб гэты «новы курс» з'явіўся поўнай нечаканасцю для сусветнай грамадскай думкі. Ён быў падрыхтаван усёй палітычнай элітай англійскай імперыі.

НА КАЛГАСНЫХ ПАЛЯХ



ПЕРШАЕ ВОРОВА ТРАКТАРАМІ. У калгасе Гомельскага раёна пачаліся палёвыя работы. 25 сакавіка ў калгасе «Большавік» трактары прыступілі да ворыва пад ранішнія палёвыя культуры. НА ЗДЫМКУ: першае ворова ў калгасе «Большавік». На ірадытні плане адна з асіных трактарыстаў Гомельскай МТС стаяць тав. І. В. Сіроцін. (Б.СФ.)

АРАТЫЯ ВЫЕХАЛІ Ў ПОЛЕ

Вясна ўладарна ўступіла ў свае законныя правы. Віцебскі раён — напярэдні пачату масавай вясновай сямбы. Палітычны і вытворчы ўдзел калгасні, а-за выключна высокі. У мінулым годзе, напрыклад, у калгасе «Другая большавіцкая вясна», Елагінскага сельсавета, вельмі дронна было разорнута сацыялістычнае сааборніцтва. Нікай была там прадукцыйнасць працы. Іншы малюнак цыпер — сацыялістычнае сааборніцтва на лепшую падрыхтоўку і правядзенне вясновай сямбы адчуваецца на ўсёй рабоне калгаснікаў.

Чатыры станаўскае вяснінкі бригады т. Жураўлёва з гэтага калгаса 24 сакавіка выехалі ў поле. Ворыва праводзіцца на выбарчых участках працоўнай сааборніцтва працы. У гэты-ж дзень пачаў ворыва суселіні сааборніччы калгас «Палітдактэна». Праверка паказала высокую якасць ворыва.

Палёвыя работы шыршацца з кожным днём. Ужо 4 дні поўным ходам аруць калгасы Рудакоскага сельсавета «Профінтэр», імя Чапаева, «Дырыжабль» і «УІІ З'езд Саветаў». 24 сакавіка калгас «Профінтэр» палёў 10 гектараў канюшыні, калгас імя Варахвілава, Міхалёўскага сельсавета, палёў 13 гектараў. Пачалі палёўнаць канюшыні і ў калгасе «Новы шлях» і «Шлях сацыялізма» гэтага-ж сельсавета. 25 сакавіка ў поле выехалі калгасы «Большавік» і «Трэці рашаючы», Вабінінскага сельсавета.

Палітычны і вытворчы ўдзел калгаснікаў выключна высокі. Але райваканком і яго імяльным алдэем дронна выкарыстоўваюць гэты ўдзел. Шырока ідзе ворыва, пачалі ўжо сямь, а ў раёне шмат яшчэ неадрабанае не скончаны работ інвентару, зрываюцца між-калгасныя сортаабені, не завершана ачыстка насення. Работнікі райза мала бываюць на месцах, не хочуць зразумець, што зараз, як ніколі, ад іх патрабуюцца найбольшыя зусілы з валадасці, грамадзянскія канкрэтнасці і яснасць у кіраўніцтве сацыялістычным земляробствам.

1,25 ГЕКТАРА ЗА ДЗЕНЬ

Калгаснікі Сенненскага раёна, шырока разгарнуўшы сацыялістычнае сааборніцтва, змагаюцца за хутчэйшае і лепшае правядзенне вясновай сямбы.

У 48 калгасах раёна на 25 сакавіка было ўзарана больш за 100 гектараў. Некаторыя калгасы прыступілі да баравання.

У калгасе Латывіцкага сельсавета

Узарана 25 гектараў, у калгасе Пуцееўскага сельсавета — 30.

Калгаснікі калгаса «Орлёнак», Пуцееўскага сельсавета, т. С. Каранюскі і Г. Дзехіроў сістэматычна перавыконваюць нормы выпрацоўкі. Працуючы параканомні плугамі яны ўзраваюць па 1,25 гектара за дзень.

У калгасе «Брыгадзір», Аршанскага раёна, ад пачатку 1938 года не ўнесены працядні ў кніжкі калгаснікаў. Старшы бухгалтар калгаса Паўлюскі навідаюцца з ланіцай на калгаснікаў, у якіх хочуць даведацца, колькі ім працядана працядні.

КРЫЧАУ. На 27 сакавіка ў 17 калгасах раёна было ўзарана 118 гектараў пад яравыя культуры. У калгасе Баўскага і Вацінцэўскага сельсаветаў узарана па 50 гектараў, у калгасе Міхееўскага сельсавета — 30. АБОЛАТ

У некаторых калгасе, як «Колас» (Міхееўскі сельсавет), калгаснікі працуюць скопам, не ўсе ведаюць нормы выпрацоўкі.

У калгасе «Брыгадзір», Аршанскага раёна, ад пачатку 1938 года не ўнесены працядні ў кніжкі калгаснікаў. Старшы бухгалтар калгаса Паўлюскі навідаюцца з ланіцай на калгаснікаў, у якіх хочуць даведацца, колькі ім працядана працядні.

У калгасе «Брыгадзір», Аршанскага раёна, ад пачатку 1938 года не ўнесены працядні ў кніжкі калгаснікаў. Старшы бухгалтар калгаса Паўлюскі навідаюцца з ланіцай на калгаснікаў, у якіх хочуць даведацца, колькі ім працядана працядні.

ПРАЦЮЮЦЬ СКОПАМ

У некаторых калгасе, як «Колас» (Міхееўскі сельсавет), калгаснікі працуюць скопам, не ўсе ведаюць нормы выпрацоўкі.

ЗА ТРЫ МЕСЯЦЫ НЕ ЗАПІСАНЫ ПРАЦЯДНІ

У калгасе «Брыгадзір», Аршанскага раёна, ад пачатку 1938 года не ўнесены працядні ў кніжкі калгаснікаў. Старшы бухгалтар калгаса Паўлюскі навідаюцца з ланіцай на калгаснікаў, у якіх хочуць даведацца, колькі ім працядана працядні.

Такую палітыку Англія праводзіла ўжо ў часе япон-кітайскага канфлікту ў 1931—32 гг. і аявіўшыся зараз пры новым нападзе Японіі на Кітай.

У калгасе «Брыгадзір», Аршанскага раёна, ад пачатку 1938 года не ўнесены працядні ў кніжкі калгаснікаў. Старшы бухгалтар калгаса Паўлюскі навідаюцца з ланіцай на калгаснікаў, у якіх хочуць даведацца, колькі ім працядана працядні.

Англія дапамагае сваёй палітыцы «неўмяшання» Італьянскаму і германскаму нападлу на Іспанію. Патрабуючы гэтаму страшанаму алачынству супроць Іспанскага народа, Англія ралічвае ў канчатковым выніку дагаварыцца з італьянскім і германскім фашызмам аб павазе на яе справу ў басейне Міжземнага мора. Імяцца з гэтай мэтай Чамберлен, уладзіўшы Іспанію пераходу на шляху згавору з Італіяй, уступіў з ёю ў перагаворы, дабываючы ў яе ад прадстаўніцтва Італіі сааборніцтва рук у Іспаніі і прыманне захавату Абсініі, — гарантыі тэрытарыяльнага «статус-кво» ў Міжземнаморскім басейне і адмаўлення ад штурму ў брытанскіх уладаннях, населеных мусульманамі Свабода народаў Абсініі і Іспаніі, безапаснасць Фран-

У ЗВЯНЕ КАУЧУКАВОДАЎ

Толькі-ж глядзі — тэмпература амачанага насення не павінна быць вышэй за два градусаў цяпла, інакш іно прарасце і сапоуецца. Стратыфікацыя павінна прадаўжацца дзясень — ятначасць дзён, — даваў апошнія парадкі старым аграном тав. Філінаў інатнаму каучукаводу Раману Якубішаму. — Каб чаго не збытаць — працыйтай яшчэ раз інструкцыі, — дадаў ён пры развітанні.

Толькі-ж глядзі — тэмпература амачанага насення не павінна быць вышэй за два градусаў цяпла, інакш іно прарасце і сапоуецца. Стратыфікацыя павінна прадаўжацца дзясень — ятначасць дзён, — даваў апошнія парадкі старым аграном тав. Філінаў інатнаму каучукаводу Раману Якубішаму. — Каб чаго не збытаць — працыйтай яшчэ раз інструкцыі, — дадаў ён пры развітанні.

Развітаўшыся з аграномам, Якубішкі ўзійўся за стратыфікацыю насення кок-сагызга — прыём, у многім нагадваючы аравызацыю зернавых культур. Старагна намачушы насенне кок-сагызга ў чыстай вадзе, ён пасыпаў яго тонкім слоём на дзёрну, пасланую на лёдзе ў невялікім склепе. Толькі цяпер, закончыўшы работу, Раман адчуў сабе вольна і вышаў на двор.

Развітаўшыся з аграномам, Якубішкі ўзійўся за стратыфікацыю насення кок-сагызга — прыём, у многім нагадваючы аравызацыю зернавых культур. Старагна намачушы насенне кок-сагызга ў чыстай вадзе, ён пасыпаў яго тонкім слоём на дзёрну, пасланую на лёдзе ў невялікім склепе. Толькі цяпер, закончыўшы работу, Раман адчуў сабе вольна і вышаў на двор.

У бліжэйшым вясновага неба звінелі галасы жаўранкаў, чулася вясёлае чырваняне вераб'яў. На сэрцы было па пасонаму вяселю і лёгка.

У бліжэйшым вясновага неба звінелі галасы жаўранкаў, чулася вясёлае чырваняне вераб'яў. На сэрцы было па пасонаму вяселю і лёгка.

Водзіль ад двара жонка Рамана, зячэная Елізавета, са сваім зячюном праводзіла першае рыхленне м'яраджаў дзуркавага кок-сагызга. Раман наглядзеў, які працуючы жанчыны, і накіраваў іх ў сіван, праверыў, які захавуюцца амяцаная селітра, калчаданні агараж і іншыя каштоўныя ўгнаенні для кок-сагызга.

Водзіль ад двара жонка Рамана, зячэная Елізавета, са сваім зячюном праводзіла першае рыхленне м'яраджаў дзуркавага кок-сагызга. Раман наглядзеў, які працуючы жанчыны, і накіраваў іх ў сіван, праверыў, які захавуюцца амяцаная селітра, калчаданні агараж і іншыя каштоўныя ўгнаенні для кок-сагызга.

Няма таго дня, каб знатны каучукавод не пабываў у сіване, вазоўні, дзе стаіць рабковае селітра для сямбы кок-сагызга, не пабываў на полі на дзуркавым участку каучуканоса. Сям'я Рамана Якубішкіга палкам адлава вырочыванню гатай вайнейшай, так патрабнай нашай краіне тэхнічнай культуры.

Няма таго дня, каб знатны каучукавод не пабываў у сіване, вазоўні, дзе стаіць рабковае селітра для сямбы кок-сагызга, не пабываў на полі на дзуркавым участку каучуканоса. Сям'я Рамана Якубішкіга палкам адлава вырочыванню гатай вайнейшай, так патрабнай нашай краіне тэхнічнай культуры.

...Быў 1936 год. Па закліку правядуца народнаў вялікага Сталіна калгасы нашай радзімы пачалі масавае вырочыванне свайго каучуканоса-кок-сагызга. Калгаснікі калгаса «Наігодна», Смалыніцкага раёна, ахвотна ўзійўся за ажыццяўленне гэтага вайнейшага м'ярапрыемства ў сіване ўмацавання магутнасці нашай радзімы. Раман Якубішкі быў вызначан алдэем па пасеве кок-сагызга, яго жонка Елізавета — зячэнай вай на паглядзі і вырочыванню гатай малавядомай талы культуры.

...Быў 1936 год. Па закліку правядуца народнаў вялікага Сталіна калгасы нашай радзімы пачалі масавае вырочыванне свайго каучуканоса-кок-сагызга. Калгаснікі калгаса «Наігодна», Смалыніцкага раёна, ахвотна ўзійўся за ажыццяўленне гэтага вайнейшага м'ярапрыемства ў сіване ўмацавання магутнасці нашай радзімы. Раман Якубішкі быў вызначан алдэем па пасеве кок-сагызга, яго жонка Елізавета — зячэнай вай на паглядзі і вырочыванню гатай малавядомай талы культуры.

У дружнай і напорыстай працы неўзаметку прайшоў лету. Колькі лопатаў і ўвагі треба было ўдзельніць каучуканосу, каб дабіцца добрых вынікаў. Пад

У дружнай і напорыстай працы неўзаметку прайшоў лету. Колькі лопатаў і ўвагі треба было ўдзельніць каучуканосу, каб дабіцца добрых вынікаў. Пад

НАВЕСЦІ БОЛЬШЭВІЦКІ ПАРАДАК У КАЛГАСНЫХ ШКОЛАХ

Раёныя калгасныя школы адгрываюць вялікую ролу ў справе падрыхтоўкі кваліфікаваных кадры масавых кваліфікацыі для сацыялістычнай сельскай гаспадаркі. У Чырвоўскім раёне калгасную школу, як відаць, неадрабавалі.

Раёныя калгасныя школы адгрываюць вялікую ролу ў справе падрыхтоўкі кваліфікаваных кадры масавых кваліфікацыі для сацыялістычнай сельскай гаспадаркі. У Чырвоўскім раёне калгасную школу, як відаць, неадрабавалі.

Гэта відаль хоп-бы в таго, што РКПІ на сівані ўкамплетавана толькі на 89 проц. З ліку прынятых 27 чалавек у групу брыгадзіраў-палёваў асталася толькі 15. У групе загалчыкаў МТФ замест 30 чалавек па плану, займаюцца толькі 16. На курсу даярак было выкікана 45 чалавек, з'явілася 5. На курсу меляртаруў замест 30 чалавек з'явілася толькі 9.

Гэта відаль хоп-бы в таго, што РКПІ на сівані ўкамплетавана толькі на 89 проц. З ліку прынятых 27 чалавек у групу брыгадзіраў-палёваў асталася толькі 15. У групе загалчыкаў МТФ замест 30 чалавек па плану, займаюцца толькі 16. На курсу даярак было выкікана 45 чалавек, з'явілася 5. На курсу меляртаруў замест 30 чалавек з'явілася толькі 9.

Раёныя арганізацыі ўхліліся ад кіраўніцтва школай. Ні райваканком, ні райком КП(б)Б за ўвесь час існавання школы (з красавіка месіа 1936 года) ні разу не паікікавіліся работай РКПІ, не заслухоўвалі справаздачы дырэ-

Раёныя арганізацыі ўхліліся ад кіраўніцтва школай. Ні райваканком, ні райком КП(б)Б за ўвесь час існавання школы (з красавіка месіа 1936 года) ні разу не паікікавіліся работай РКПІ, не заслухоўвалі справаздачы дырэ-

У калгасе «Брыгадзір», Аршанскага раёна, ад пачатку 1938 года не ўнесены працядні ў кніжкі калгаснікаў. Старшы бухгалтар калгаса Паўлюскі навідаюцца з ланіцай на калгаснікаў, у якіх хочуць даведацца, колькі ім працядана працядні.

У калгасе «Брыгадзір», Аршанскага раёна, ад пачатку 1938 года не ўнесены працядні ў кніжкі калгаснікаў. Старшы бухгалтар калгаса Паўлюскі навідаюцца з ланіцай на калгаснікаў, у якіх хочуць даведацца, колькі

ПЕРАД „ПЛЕБІСЦЫТАМ“ У АЎСТРЫІ

ПАРЫЖ, 28 сакавіка. (БЕЛТА). 3 Аўстрыі паступаюць весткі аб падрыхтоўцы да прызначэння на 10 красавіка так называемага «плебісцыта» (усенароднага галасавання). Акупаваўшы Аўстрыю германскія фашысты пускаяць у ход асабліва для іх метад тэрору, ашуканства, фашысцкай дэмагогіі і т. п. Пашчыны ў ход фашысцкіх сродкі аглушэння і застрашвання насельніцтва: у Вене і іншых аўстрыйскіх гарадах праводзіцца парад і маршы акупаваўшых Аўстрыю германскіх войск, атрадаў паліцыі і штурмавікоў.

Аўстрыі бесперапынна праводзяцца масавыя арышты. Колькасць арыштаваных антыфашыстаў і актывістаў дасягнула да 12 сакавіка аўстрыйскага рэжыму вылічэння дзясцямі тысяч. Турмы і канцэнтрацыйныя лагёры ў самой Аўстрыі перапоўнены, таму многія з арыштаваных пераводзіцца ў германскія канцлагеры. Масавы характар носіць таксама забойства варажых гітлераўцаў асоб.

МАСАВЫ АНТЫФАШЫСЦКІ МІТЫНГ У ВАРШАВЕ

ВАРШАВА, 28 сакавіка. (БЕЛТА). Учора адбыўся масавы антыфашысцкі мітынг, арганізаваны ППС і класавымі прафсаюзамі.

наспя урадавага «Лагера нацыянальнага аб'яднання» і партыі «нацыянальна-дэмакраты» (эндэкаў). «Роботні» падкрэслівае, што прамоўцы, патрабуючы стварэння ў Польшчы адзінага антыфашысцкага фронту рабочых, сялян і працоўнай інтэлігенцыі, былі сустрэты бурнымі апладысмантамі.

Па паведамленню газеты «Роботні» прамоўцы ўказвалі на ўзростную ў рэзультат захвату Аўстрыі пагразаю Польшчы з боку фашысцкай Германіі і рэзка асудзілі прагітлераўскую дзейнасць урадавага «Лагера нацыянальнага аб'яднання» і партыі «нацыянальна-дэмакраты» (эндэкаў).

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

УСХОДНІ (ВАРОНІСІ) ФРОНТ. Усе атакі, падпрынятыя ранішаму 27 сакавіка мяцежнікаў у напрамку Кантасас-Фраг, былі з поспехам адбіты. Мясцежнікам удалося толькі заняць некалькі пазіцый на беразе ракі Сінья.

горада Лерыда рэспубліканцы збілі два самалёты мяцежнікаў.

У часе бамбардзіроўкі мяцежнікамі прамоўцы ўказвалі на ўзростную ў рэзультат захвату Аўстрыі пагразаю Польшчы з боку фашысцкай Германіі і рэзка асудзілі прагітлераўскую дзейнасць урадавага «Лагера нацыянальнага аб'яднання» і партыі «нацыянальна-дэмакраты» (эндэкаў).

На поўдзень ад ракі Эбро жорсткія спробы мяцежнікаў прасунуцца ў напрамку Ла Каланьера-Тарсісіла былі гераічна адбіты рэспубліканскімі войскамі, прычым у баях рэспубліканцы захапілі два італьянскія танкі і некалькі палонных.

РЭСПУБЛІКАНЦЫ ПРАВЯЛІ ФРОНТ МЯЦЕЖНІКАЎ У РАЁНЕ ТАЛАВЕРЫ

ПАРЫЖ, 27 сакавіка. (БЕЛТА). Перадаючы падрабязнасці энергічнага праасоўвання рэспубліканскіх войск у сектары Талаверы (на поўдзень ад Мадрыда), агенства Эспань паведамляе, што рэспубліканцы, працягнуўшы фронт мяцежнікаў, прасунуліся на 10 кіламетраў углыб іх размяшчэння. Наступленне рэспубліканскіх часцей было настолькі энергічным і імклівым, што тры роты праціўніка былі зусім разгромлены і знішчаны.

Рэспубліканцы захапілі адну артылерыйскую гармату, 10 кулямётаў і некалькі сот вінтовак. Агенства адзначае, што ўсюды ў вёсках, праз якія праходзілі рэспубліканскія часці, іх расцалова вітала насельніцтва.

НАСТУПЛЕННЕ КІТАЙСКІХ ВОЙСК НА ФРОНЦЕ ЦЯНЬЦЗІНЬ-ПУКОУСКАЯ ЧЫГУНКІ

ХАНЬКОУ, 27 сакавіка. (БЕЛТА). На фронце Цяньцзін-Пукоўскай чыгункі кітайскія каманданты, падкачуўшы рэзервы і атрымаўшы падмацаванні, пачало рашучае контрнаступленне супроць японцаў. У галоўным напрамку кітайскія войскі выбілі японцаў з Ханьжуана (на Цяньцзін-Пукоўскай чыгункі, у паўднёвай частцы правінцы Шаньдун). На правым флангу кі-

тайцы пераправіліся праз канал і, навішы японцам параженне, узялі горад Чаочжун (на паўдзень усход ад Ліньчэна). Па апошніх паведамленнях камандуючага фронтам, японскія часці разгромлены кітайскімі войскамі, якія развіваюць контрнаступленне па ўсёй лініі фронту.



НА СПАРТНЫХ ПРЫСТАНЯХ РАКІ СВІСТАЧ. НА ЗДЫМКУ: стаячыя дэсантныя тэ. С. Ф. Ніколаев, А. Т. Гаселько, П. Н. Аваніч і Ф. В. Аваніч асцерагаюць дас ад старту плавальнікаў.

ПЕРШАЯ СТРАЛЬБА МАЛАДЫХ АРТЫЛЕРЫСТАЎ

Гарматны стрэл гуля разарваў цішыню раўнін і пералескаў.

Камандзір батарэй глыбш на гадзіннік. Складаная атрада не паспела апісаць круг. За 35 секунд на агнявой пазіцыі гарматнымі разлікамі была прынята і выканана каманда.

— Добра, — задаволена адзначыў камандзір. Адна за другой разлікі некалькіх атрадаў. Маладзёжнікі ўдзялілі параўнальна ў наводку, гарматныя разлікі перайшлі на параженне цяжка. За некалькіх мінут, цэль была знішчана. Так стралялі маладыя артылерысты часці, дзе намісарам тав. Баралін.

Малады баянаводчык Салаўёў першую сваю баявую стрэльбу правёў як вопытны артылерыст. Докладнасьць наводкі гарматы ў піль, чоткіх работы механізмамі былі бездакорнымі.

Даскавала працаваў малады сувязісты В. Нецераў і Д. Рыбакоў. Яны ўстанавілі тэлефонную сувязь паміж назірвальным пунктам камандзіра і агнявой пазіцыяй (дыстанцыя паўтара кіламетра) за 3 мінуты, уключыўшы ўстаноўку тэлефоннага апарата. Гарматны былі замаскіраваны так, што за некалькі крокаў на ўскраіне лесу іх небыла было выявіць.

Першая баявая стрэльба маладых артылерыстаў была ацэнена на выдатна. Работу маладых баянаводчы Салаўёва, Нецерава, Рыбакова адзначыў нахвалаў камандзір часці.

ПЛЫВУЧЫЯ КЛУБЫ

Для культурнага абслугоўвання сплавальнікаў на сплаўных участках і пунктах рэспублікі абсталяваюцца 53 чырвоныя клубы, у якіх будзе сканцэнтравана ўся культурна-масавая работа.

Пры чырвоных клубах арганізуюцца туркі: бігульчаны паліткі, харавыя, музычныя і драматычныя. За сплавальны сезон для сплавальнікаў намячана правесці 150 вечароў мастацка-самадзейнасці, 300 лекцый і дакладаў і 450 кіносеансаў.

Для культурнага абслугоўвання сплаўшчыкаў на р. Сож і яе прытоках днём пачынае курсіраваць плавучы клуб Гомельскага басейна. На прыпынках таксама пачынае курсіраваць плавучы клуб мазырскіх сплаўшчыкаў.

КАРТА БАЛОТ СССР

Усеаюзна навукова-даследчы інстытут балотнай гаспадаркі ў Менску закончыў складанне карты балот СССР. Карта ўпершыню дае поўнае ўяўленне аб балотным фондзе Саюза, тыпах балот і іх геаграфічным размяшчэнні. Яна складаная на падставе многагадовай навуковай даследаў і работы экспедыцыйнага інстытута і іншых навукова-даследчых мяляярных устаноў і вытворчых арганізацый. Карта будзе дэманстравана як экспанат на Усеаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы.

НОВЫЯ СТАДЫЁНЫ І СПАРТЫЎНЫЯ ПЛЯЦОУНІ

У Віцебску ў раёне Тураўскай вуліцы будуюцца буйнейшыя ў БССР спартыўныя стадыёны на 15 тыс. месцаў. Для яго алельна плошча 16 гектараў. Значная частка пабудов — спартыўныя павільёны, трыбуны на 1500 месцаў, два гаспадарчых корды, ваенна-палявы гарадок і розныя пляцоўкі ўсталявань у эксплаатацыю ў гэтым годзе. Стадыён акаляць асяленымі насаджэннямі, пабудаваны ўрака. Кошт стадыёна вызначаецца ў 1.900 тыс. рублёў.

У Віцебску-ж на рацэ Віцьба прыступлена да арганізацыі воднай станцыі, якая будзе мець вышыку для прыжкоў у ваду а вышыні 3-5 метраў. Басейн для плавання і т. д. Адкрыць станцыю мяркуюцца 15 мая.

У цэнтрах 23 пагранічных раёнаў Рэспублікі — Нарачынскім, Лагойскім, Гродніцкім і інш. — будуюцца новыя спартыўныя пляцоўкі, якія будуць складацца з футбольнага поля, валебольнага поля, валеякіга спартыўнага павільёна, ваенна-палявага гарадка. Кожная пляцоўка зойме тэрыторыю ў 2 гектары. У другім квартале яны павінны быць гатовы.

Новыя спартыўныя пляцоўкі атрымаць у гэтым годзе 6 пагранічных калгасаў — «Колас Кастрычніка», імя СНК БССР, «Комунар» і інш., дзе шырока пастаўлена фізкультурная работа.

САМААДНАСІЎ БАЙЦА ПАЖАРНАЙ АХОВЫ

У Гарадку ў часе лёдаходу два 10-гадоваыя хлопчыкі — Гольдберг і Элькін — былі аднесены на крыжы на сярэдзінны рэчкі. З вялікай хуткасцю крыжы нанеслі хлопчыкам на маста, дзе стварыўся затор. Тут пачыналася паласа дробнабитага лёду. Крыжы з хлопчыкамі стала рубам і павіла пад атрак.

ПАРКІ КУЛЬТУРЫ І АДПАЧЫНКУ У КАЛГАСАХ

ЖЛОБІН. Узорны парк культуры і адпачынку ёсць у калгасе імя Варшавы, Казіміраўскага сельсавета. Парк разбіў у прыгожым садае на плошчы каля гектара. У цэнтры парка — помнік В. І. Леніну, акаляны кветкавымі клумбамі. Культурна адпачываюць калгаснікі летам у сваім парку. Тут абсталяваны тапавальня і валебольная пляцоўкі. Парк культуры і адпачынку ёсць і ў калгасе «Рассвет». «Эрштэр май», «Трэці Інтернацыянал». Гэтыя парк ціпер прыводзіцца ў належны парадак.

Баян паролкай пажарнай аховы Савіцкі Іван Пятровіч, рызыкаўчы жыхар, кінуўся на сід. Перабраўшыся на крыжы, ён лабарва да хлопчыкаў тым, калі аднаго з іх ужо занесла пад лёд. Тав. Савіцкі хутка вышнугу хлопчыка з-пад лёду, і савабоднай рукой падкапіў другога хлопчыка. Дзеці былі выратаваны.

РАЁННАЯ АЛІМПІЯДА ДЗІЦЯЧАЙ МАСТАЦКАЙ САМАДЗЕЙНАСЦІ

ВАРШАВА. Весепа праводзіць вясельныя канікулы школьнікі Варшаўшчыны. 27 сакавіка ў Доме піонеруў адкрылася першая раённая алімпіяда дзіцячай мастацкай самадзейнасці, якая працягнецца 3 дні. У алімпіядзе прымаюць удзел 625 школьнікаў горада і раёна.

МАШЫНЫ ДЛЯ ВЫРАБУ КАТЛЕТ

Мясныя камбінаты БССР у гэтым годзе будуць вырабляць каля 60 сартуў каўбасных вырабаў і сінкаацэнацыяў. Значнае месца ў асартыменне мясанабінатаў займаюць паўфабрыкаты — маскоўскія катлеты, пельмені і мясныя піражкі.

У першы дзень алімпіады асабліва ўдалым было выступленне балетнага гуртка Зембінскай сярэдняй школы, які памайстарску выканаў «Лявоніху».

ВАСЕННЕ-ЛЕТНІ АБУТАК

Менская абутковая фабрыка імя Кагановіча і віцебская фабрыка «Чырвоны Кастрычнік» з красавіка пачынуць масавы выпуск вясенне-летняга асартыменна абутку. Фабрыка імя Кагановіча дасць у другім квартале 228.000 пар мужчынскага абутку, фабрыка «Чырвоны Кастрычнік» — 187.000 пар жаночага абутку.

Дзіцячыя павільёны выпускаць у гэтым квартале вясенне-летняга дзіцячага абутку. На менскай фабрыцы імя Кагановіча заказваў іх дзіцячага абутку будзе перакінуць на выпуск да 30.000 пар дзіцячых туфляў. Фабрыка імя Тэльмана выпусціць да 15.000 пар дзіцячага абутку палегчанага тыпу.

АД РЕДАКЦЫІ

10 жніўня 1937 года ў «Звяздзе» быў змешчаны артыкул Г. Вярхоўскага і С. Галкіна «Яшча аб школьніцтве ў Нармаце аховы здароўя БССР». Абвінавачанні, высунытыя супроць былога начальніка лячэбна-прафілактычнага ўпраўлення наркамата тав. Гранава П. Г. ў варажой дзейнасці, не пацвердзіліся.

Гэтым рэдакцыя выпраўляе дапушчальную памылку.

Намесні адказнага рэдактара І. М. ОФЕНГЕЙМ.

КОЖНЫ ПРАЦОЎНЫ МОЖА ЗАСТРАХАВАЦЬ СВАЁ ЖЫЦЦЕ ПА МЕСЦУ СВАЁЙ РАБОТЫ ў КАЛЕКТЫЎНЫМ ПАРАДКУ НА СУМУ ДА 5000Р. ПЛАТА 12РУБ. У ГОД З 1000РУБ. СТРАХАВОЙ СУМЫ.

МЕНПРАМ ГАНДАЛЬ МЕБЛЕВЫ МАГАЗІН №35 (плошча воли 29) мае ў продажы рэзную МЭБЛЕЮ: ШАФЫ ПЛАЦЫНЫЯ І КАНЦЫЛЯРСКІЯ, БУФЕТЫ, СТАЛЫ: нісмовыя, сталовыя і канцелярскія, КІЯПТЫ РОЗНЫЯ, КРЭСЛЫ ДУБОВЫЯ, ЛОЖКІ РОЗНЫЯ, ЛЮСТЭРКІ-ТРУМО, ЭТАЖЭРКІ, ШАХМАТНЫЯ СТОЛІКІ І ІНШ.

УСІМ ГАНДЛЮЮЧЫМ АРГАНІЗАЦЫЯМ! КУПЛЯЙЦЕ БОЧКАВАЕ ПАВІДЛА ЗАВОДАЎ ГАДОЎКАНСЕРВА ЦЭНЫ ЗНАЧНА ЗНІЖАНЫ

Тройной одеколон №3 ЛУЧШЕЕ ОСВЕЖАЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Менска-Гандаль Навіна! ХЛЕБ ДОКАРСКІ, 96% - 0,5 кг. ХЛЕБ СТАЛОВЫ ПЕНАБАНІ ЗАВАРНЫ, 65%. ХЛЕБ ВІЦЕБСКІ 85% - 1,0 кг. 65% - 0,5 кг.

ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРЫКА ГАЛЕН МОСКВА ТРЕБУЙТЕ ВО ВСЕХ АПТЕКАХ И МАГАЗИНАХ САНГИГИЕНЫ И ПРОМТОВАРОВ

Беларускі Дзяржаўны Драматyczny театр 29 сакавіка Абян. № 149. АПОШНЯ